

## 3MECT

I .....	5
II .....	8
III .....	14
IV .....	18
V .....	23
VI .....	30
VII .....	32
VIII .....	36
IX .....	43
X .....	46
XI .....	54
XII .....	57
XIII .....	58
XIV .....	64
XV .....	69
XVI .....	74
XVII .....	76
XVIII .....	81
XIX .....	82
XX .....	84
XXI .....	86
XXII .....	97
XXIII .....	99
XXIV .....	100
XXV .....	104
XXVI .....	110
XXVII .....	122

## ЛЕОНУ ВЕРТУ


*Прашу ў дзяцей прабачэння за тое,  
што я прысвяціў гэтую кніжку даросламу.  
Скажу ў апраўданне: гэты дарослы – найлепшы  
мой сябар. І яшчэ: ён разумее ўсё на свеце,  
нават кнігі для дзяцей. І нарэшице: ён жыве  
ў Францыі, дзе цяпер і голадна, і холадна.  
І вельмі трэба яго суцешыць. Калі ж усё гэта  
не апраўдвае мяне, я прысвячу сваю кніжку  
таму хлопчыку, якім некалі быў мой дарослы сябар.  
Бо ўсе дарослыя былі спачатку дзецьмі.  
(Праўда, мала хто з іх помніць пра гэта...)  
Дык я выпраўляю сваё прысвячэнне:*

ЛЕОНУ ВЕРТУ,  
калі ён быў маленькі




# I

Мне было шэсць гадоў, калі ў кнізе пра джунглі, якая называлася «Непрыдуманыя гісторыі», я ўбачыў аднойчы дзівосны малюнак. Змяя — страшэнны ўдаў — глытала драпежнага звера. Вось як гэта было намалявана:



У кнізе гаварылася: «Удавы глытаюць сваю ахвяру цалкам, не жуюць. Пасля гэтага яны ўжо не могуць варухнуцца і цэлых паўгода спяць, пакуль не перастравуюць ежу».


Я шмат разважаў пра поўнае прыгод жыццё ў джунглях і таксама намаляваў тое-сёе каляровым алоўкам. Гэта быў мой малюнак №1. Вось што я намаляваў:



Я паказаў свой шэдэўр дарослым і пачікавіўся, ці не страшна ім, калі яны глядзяць на мой малюнак.

— А чаму капялюш павінен наводзіць страх? — здзівіліся яны.

На маім малюнку быў зусім не капялюш. На маім малюнку быў удаў, які праглынуў слана. Тады я намаляваў удава знутры, каб дарослым было больш уцямна. Але ім усё роўна спатрэбіліся тлумачэнні. Мой малюнак №2 быў такі:



Дарослыя параілі мне не маляваць удаваў ні звонку, ні знутры, а лепей больш цікавіцца геаграфіяй, гісторыяй, арыфметыкай і правапісам. Вось так, у шэсць гадоў, мяне пераканалі адмовіцца ад бліскучай кар'еры мастака. Я быў збіты з панталыку няўдачай з малюнкамі №1 і №2. Дарослыя ніколі і нічога не могуць дацяміць самі, а дзецям надта ж утомна вечна тлумачыць ім, што да чаго.

Такім чынам, мне трэба было выбраць якую-небудзь іншую прафесію, і я пайшоў у лётчыкі. Дзе мне толькі не давялося быць! І геаграфія сапраўды спатрэбілася мне. Я мог з першага погляду адрозніць Кітай ад Арызона. Гэта вельмі карысна, калі часам заблудзішся ўночы.

За сваё жыццё мне давялося сутыкнуцца з многімі сур'ёзнымі людзьмі. Я многа часу пражыў з дарослымі, быў вельмі блізка зна-

ёмы з імі. Не скажу, каб пасля гэтага я стаў лепей думаць пра іх.

Калі я сустракаў каго-небудзь з іх асяроддзя, хто здаваўся мне трошкі разумнейшым, я паказваў яму малюнак №1 — я збярог яго і заўсёды настіў з сабою. Мне карцела ведаць, ці сапраўды той чалавек кемлівы. Але кожны дарослы заўсёды адказваў мне: «Гэта капялюш». І я ўжо не гаварыў з ім ні пра ўдаваў, ні пра джунглі, ні пра зоркі. Я прыстасоўваўся да ягоных паняццяў. Гутарыў пра брыдж і гольф, пра палітыку і гальштукі. І дарослы быў дужа задаволены знаёмствам з такім разумным чалавекам.

## II

**Г**этак во і жыў я ў адзіноце, і не было ў мяне анікога, з кім бы я мог пасправаўднаму адвесці душу. Але аднойчы, шэсць гадоў назад, мне давялося зрабіць вымушаную пасадку ў Сахары. Нешта зламалася ў маторы майго самалёта. Са мною не было ні механіка, ні пасажыраў, і трэба было самому ламаць галаву, як выратавац-


ца. Я павінен быў альбо адрамантаваць матор, альбо загінуць. Майго запасу пітной вады хапіла б ледзьве на тыдзень.

І вось — мая першая ноч сярод бязмежных пяскоў пустыні, дзе на тысячы міляў наўкол — ніводнага селішча. Чалавек, які пасля караблекрушэння ўсё-такі азалеў дзесьці на плыце ў бязмежным акіяне, і той быў бы не такі адзінокі. Дык уявіце сабе маё здзіўленне, калі на досвітку мяне пабудзіў нечы тоненъкі галасок:

- Калі ласка... намалюй мне баранчыка!
- Га?..
- Намалюй мне баранчыка...

Я ўскочыў на ногі, нібы нада мной грымнуў гром. Працёр вочы. Агледзеўся. І ўбачыў дзіўнага маленъкага хлопчыка, які сур'ёзна разглядваў мяне. Вось самы ўдалы яго партрэт, які я намаляваў пазней.

Вядома, на майм малюнку ён не такі прывабны, як на самай справе. Але гэта не мая віна. Калі мне было шэсць гадоў, дарослыя пераканалі мяне, што мастака з мяне не атрымаецца, таму я так нічога і не навучыўся маляваць, акрамя ўдаваў — звонку і знутры.



Я на ўсе вочы глядзеў на гэты прывід. Не забывайце, што я быў за тысячи міляў ад людскіх селішчаў. Гэты ж малючок не быў ні разгублены, ні смяротна стомлены, ні смяротна галодны, ён не паміраў ні ад смаргі, ні ад страху. Ён нічым не нагадваў дзіця, якое заблудзілася ў пустыні, за тысячи міляў ад чалавечага селішча. Нарэшце мова вярнулася да мяне і я спытаў:

— Але... што ты тут робіш?

Ён не адказаў на маё пытанне, а толькі зноў ціха-циха і надзвычай сур'ёзна папрасіў:

— Калі ласка, намалюй баранчыка...

Калі нешта цябе надта ўражвае, аслушацца немагчыма. Якой бы недарэчнасцю гэта ні выглядала тут, за тысячи міляў ад людскіх паселішчаў, дзе мне, магчыма, пагражае смерць, я дастаў з кішэні аркуш паперы і самапіску. Аднак я раптам згадаў, што вывучаў з большага толькі геаграфію, гісторыю, арыфметыку ды правапіс, і крыху раздражнёна сказаў малому, што не ўмеею малываць.

— Усё роўна, — адказаў ён. — Намалюй баранчыка.

Але я ж ніколі не маляваў баранчыкаў!  
Я падаў яму адзін з двух малюнкаў, на якія  
быў здольны. Малюнак №1. Той, на якім  
удаў у агульным выглядзе. Як жа быў я ўра-  
жаны, калі пачуў адказ хлопчыка:

— Не-не! Я не хачу слана ва ўдаве! Удаў  
вельмі небяспечны, а слон вельмі грузны.  
А ў мяне дома ўсё такое невялічкае. Мне  
патрэбен баранчык. Намалюй баранчыка.

І я намаляваў.



Ён уважліва паглядзеў на малюнак і ска-  
заў:

— Не, гэты баранчык вельмі ўжо хворы.  
Намалюй іншага.

Я намаляваў.



Мой новы сябар хораша, паблажліва  
ўсміхнуўся:


— Ты ж сам бачыш... Гэта не баранчык, а  
баран. З рагамі...

Я зноў перарабіў малюнак. Але і гэты  
быў адхілены, як папярэдняй:



— Гэты надта стary. Я хачу такога ба-  
ранчыка, які жыў бы доўга-доўга.

Тады, трацячы цярпенне, — мне ж трэба  
было хутчэй разбіраць матор, — я накрэм-  
заў вось што:



— Вось табе скрынка, — раздражнёна  
буркнуў я. — Там сядзіць баранчык.

Як жа я быў здзіўлены, калі нечакана  
мой юны суддзя ўвесь аж засвяціўся ад ра-  
дасці:

— Акурат гэткага я і хацеў! Як ты дума-  
еш, яму спатрэбіцца шмат травы?

— А што?

— У мяне яе мала...

— Напэўна, хопіць. Я даю табе зусім ма-  
ленькага баранчыка.

Ён схіліўся над малюнкам.


— Не такі ўжо ён і маленъкі... Ты глянь!  
Заснуў...

Вось так я пазнаёміўся з Маленъкім  
прынцам.

### III

**Н**е адразу зразумеў я, адкуль ён з'явіўся.  
Маленъкі принц, які літаральна за-  
сыпаў мяне пытаннямі, нібыта і не чуў маіх.  
Толькі з паасобных, выпадкова сказанных  
слоў мне пакрысе адкрылася яго таямніца.  
Так, калі ён упершыню ўбачыў мой сама-  
лёт (самалёт я маляваць не буду, гэта надта  
складаны для мяне малюнак), ён спытаў:

- А гэта што за штука?
- Гэта не штука. Гэта самалёт. Мой самалёт. Ён лятае.
- І я з гордасцю растлумачыў яму, што я ўмей на ім лятаць.
- Як?! — усклікнуў ён. — Ты ўпаў з неба?!
- Так, — сціпла пацвердзіў я.
- Як смешна!..
- І Маленькі прынц гэ-  
так весела засмяяўся,  
што мне аж прыкра  
стала. Мне хацела-  
ся, каб ён паспачу-  
ваў мне.
- Значыць, ты  
таксама прыйшоў з  
неба! — дадаў ён. —  
А з якой планеты?
- «Дык вось дзе  
разгадка яго таем-  
нага з'яўлення тут,  
у пустыні!» —  
падумаў я і без  
усякіх хітрыкаў  
спытаў:



— Значыць, ты прыйшоў сюды з іншай планеты?

Але ён не адказаў. Ён паглядзеў на мой самалёт і паківаў галавой.

— Ну, на гэтым ты сапраўды не мог прылящець здалёк...

І ён надоўга задумаўся. Потым дастаў з кішэні намаляванага баранчыка і стаў пільна разглядаць гэты свой скарб. Можаце сабе ўяўіць, якая цікаўнасць апанавала мяне ад прызнання пра «іншыя планеты».

І я паспрабаваў дазнацца болей:

— Адкуль ты прылячеў, маленькі? Дзе гэта — «у цябе»? Куды ты хочаш забраць майго баранчыка?

Ён з хвіліну маўчаў, потым прамовіў:

— От добра, што ты даў мне скрынку: буду заганяць у яе баранчыка нанач.

— Ну вядома. А калі будзеш разумны, я дам табе і вяровачку, каб можна было прывязаць яго ўздень, і калочак...

Гэтая прапанова прывяла ў недаўменне Маленъкага прынца:

— Прывязаць? Якая недарэчнасць!

— Але, калі ты не прывяжаш яго, ён пойдзе невядома куды і прападзе.